



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 49 (1096) 5 СНЕЖНЯ 2012 г.

Палата Прадстаўнікоў думае пра беларускую мову



НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ

Пастаянная камісія па адукацыі,
культуре і науцы

220010, г. Мінск, Дом Урада,
тэл./факс (017) 222-65-45, факс (017) 327-37-84
E-mail: aduk@house.gov.by

13.11.2012 № 20-03/306
на № _____ от _____

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Постоянная комиссия по образованию,
культуре и науке

220010, г. Минск, Дом Правительства,
тэл./факс (017) 222-65-45, факс (017) 327-37-84
E-mail: aduk@house.gov.by

Старшыні грамадскага аўяднання
"Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны"
Трусаву А.А.

Паважаны Алег Анатольевіч!

На даручэнні Старшыні Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь у Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуре і науцы і ў галоўным эксперты-прававым упраўленні Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў разгледжаны Ваш ліст з прапановамі ўключыць у парадак дня бягучай сесіі Палаты Прадстаўнікоў пытанне аб унісенні змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь "Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь", (далей - Закон аб мовах), а таксама пачаць распрацоўку Закона Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы" і прыняць яго.

На гэтам звароту варта адзначыць наступнае.

Змяненні, якія прапануюцца Вамі ў Закон аб мовах, накіраваны на забеспечэнне абавязковага ўжывання ва ўсіх сферах дзяржаўнага, сацыяльна-еканамічнага і культурнага жыцця адначасовава беларускай і рускай мовы, што, мяркуюм, не супяречыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

На наш погляд, удасланаенне Закона аб мовах у гэтым напрамку будзе спрыяць забеспячэнню фактычнай роўнасці дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь, аднак можа быць реалізавана пры ўмове адначасовай карэктнай адпаведнай палажэннай іншых законаў, якія ёсць рэгламентуюць пытанні, звязаныя з ужываннем дзяржаўных моў у розных галінах грамадскіх адносін. У той ж час, абавязковое адначасове ўжыванне дзвюх дзяржаўных моў ва ўсіх сферах грамадскіх адносін, на нашу думку, прывядзе да значнага павелічэння дзяржаўных расходаў і дакументаабароту. У сувязі з гэтым узімае пытанне аб мэтазгоднасці падрыхтоўкі закона аб унісенні змяненняў у Закон аб мовах і Закона Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы".

У адпаведнасці з артыкулам 56 Рэгламента Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у парадак дня сесіі могуць уключыцца толькі тия праекты законаў, якія ўнесены суб'ектамі права заканадаўчай ініцыятывы ў Палату прадстаўнікоў у парадку, устаноўленым законамі, актамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Рэгламентам, і падрыхтаваны галаўной камісіяй да разгляду ў Палаце прадстаўнікоў, а таксама іншыя пытанні, належным чынам падрыхтаваныя да разгляду.

У адпаведнасці з артыкулам 46 Закона Рэспублікі Беларусь "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць права заканадаўчай ініцыятывы асаўіста.

Згодна з Правіламі падрыхтоўкі праектаў наўмытніх правовых актаў, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 жніўня 2003 г. № 359 "О мерах по совершенствованию норматворческой деятельности" (далей - Правілы), падрыхтоўка заканопраектаў ажыццяўляецца пасля іх уключэння ў штогадовы план, які зацвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Прапаноўбы аб падрыхтоўцы заканопраектаў на наступныя календарны год могуць накіроўвацца ў Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь да 1 верасня. Законопраекты, не прадугледжаныя планам, уносяцца ў Палату прадстаўнікоў, як правіла, пасля ўключэння іх у план.

Акрамя таго паведамляем, што Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы праекта плана таксама разглядаюцца прапановы, якія паступілі ад наўуковых устаноў, грамадскіх аўяднанняў і грамадзян. Грамадзяне маюць права самастойна реалізоўваць права заканадаўчай ініцыятывы ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "О порядку реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь".

Такім чынам, у выпадку ўнісення адным з суб'ектаў права заканадаўчай ініцыятывы ў Палату прадстаўнікоў адпаведнага заканопраекта ён будзе разгледжаны ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам.

Намеснік старшыні камісіі М.Г. Жылінскі.

Шаноўныя сябры ТБМ на месцах, звяртайцесь да сваіх дэпутатаў, патрабуйце ад кожнага з іх выступіць з заканадаўчай ініцыятывай аб распрацоўцы і прыняці Палатай Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы".

ISSN 2073-7033



9 772 073 703 003 >

400 гадоў з дня нараджэння Януша Радзівіла

Януш Радзівіл (2 снежня 1612, мястэчка Палелі Вількамірскага павету - 31 снежня 1655, Тыкоцін) - дзяржаўны і вайсковы дзеяч Вялікага Княства Літоўскага. Гетман польны літоўскі (1646-1654), ваявода віленскі (з 1653) і гетман вялікі літоўскі (з 1654). У палітычных адносінах быў прыхільнікам незалежнасці ВКЛ.

Меў багатыя маёнткі, у тым ліку Біржы, Кейданы, Віжуны, Папелі і Яшуны на тэрыторыі сучаснай Летувы, Любчу ў Наваградскім павеце, Дойліды і Заблудаў у Гарадзенскім павеце, Невель у Віцебскім павеце, Себеж у Полацкім павеце. Трымаў Камянецкае, Барысаўскае, Амсціслаўскае і іншыя староствы. Князь Святой Рымскай Імперыі на Біржах і Дубінках.

Сын Крыштапа Радзівіла, гетмана вялікага літоўскага, і Ганны з Кішкаў. Кузен Багуслава Радзівіла. Вызначаў кальвінізм. Скончыў Кальвіністскую Слуцкую гімназію, працягваў адукацыю ў Ляйпцигскім, Альтдорфскім і Лейдэнскім універсітэтах.

У 1633, наняўшы ў Ні-

дерландах 1 тыс. пяхоты і 200 драгунаў, вярнуўся на радзіму і ўзяў удзел у Смаленскай вайне. Вызначыўся ваенным талентам. Атрымаўшы ў 1646 пасаду польнага гетмана літоўскага, надзвычай паспяхова правёў свае першыя самастойныя кампаніі супраць казакаў. У ліпені 1649 разбіў пад Лоевам 15-тысячнае войска казацкага палкоўніка Крычэўскага, праз два гады тамсама - войска казацкага палкоўніка Нябабы і без бою здабыў Кіеў.

У часе Трынаццатагодовай вайны атрымаў перамогу над маскоўскім войскам у Бітве пад Шкловам (12 жніўня 1654) і паразу ў Бітве пад Шапялевічамі (24 жніўня 1654). Паранені, ледзь пазбег палону. У студзені 1655 спрабаваў адбіць Магілёў.

Па заняцці маскоўскімі захопнікамі ўлетку 1655 большай часткі тэрыторыі сучаснай Беларусі, а таксама Вільні і Коўні, ініцыяваў складанне уніі са шведскім каралём Карлам Густавам (Кейданы, 17 жніўня 1655). Паводле гэтай дамовы

ВКЛ выходзіла з складу Рэчы Паспалітай і ўступала ў федэрациі звязаў са Швецыяй. Аднак акт Кейданскай уніі не ажыццяўляўся. Супраць Я. Радзівіла ўзбунтаваліся харугвы ўласнага войска. З рэштай адданых сілаў ён зачыніўся ў Тыкоцінскім замку, дзе неўзабаве і памёр (паводле некаторых звестак, быў атручаны).

Вікіпедыя.

188.

5. Зімовыя святы: Дапам. для настаўнікаў і выхавальнікаў / Аўт.-клад. А. Аляхновіч, А. Лозка. - Мн.: Беларусь, 1999. - 159 с.

6. Беларускі календар у славянскім і єўрапейскім свяце. - Мн.: БДПУ, 2002. - 120 с.

7. Феномен Новага года ў беларускім фальклоры. - Мн.: БДПУ, 2004. - 165 с.

8. Тэатралізаваныя школьнія святы / Аўт.-клад. А.Ю. Лозка, І.І. Кірчук. - Мн.: БелЭн, 2004. - 176 с.

9. Феномен беларускага народнага календара ў єўрапейскай культуры // Роднай слово. - 2002. - № 12. - С. 92-94.

10. Рэканструкцыя язычніцкага славянскага календара // Весці БДПУ. 2005. №4. Серыя 2. - С. 102-106.

Сакратарыят ТБМ, рэдакцыя газеты "Наша слоўва" шчыра віншуюць спадара Алеся з юбілем і зычаць яму сілаў ды імпету на ніве служжэння Беларусі і беларускасці.



Алесь Лузка, дацэнт кафедры этнаграфіі і фальклорыстыкі Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат філалагічных навук, сябар камітэта Міжнароднай асацыяцыі беларусістай, старшыня ТБМ, сябар ТБМ.

Народзіўся 7 снежня 1952 г. у в. Прыбалавічы Лельчицкага раёна Гомельскай вобл. Закончыў Гомельскі

дзяржаўны ўніверсітэт (1975) па спецыяльнасці "Беларуская і руская мовы і літаратуры". У 1990 г. у Менску абараніў кандыдатскую дысертацию "Каляндарная і абрадавая пазэя беларускага Усходняга Палесся: сучасны стан, рэшткі старажытных вераванняў".

Сферы зацікаўлення - беларуская фальклорыстыка, каляндар, гульні, беларусазнаўства, беларуская асвета і народная педагогіка, сказытнінг.

Публікацыі:

1. Беларускі народны каляндар - Мн.: Польмія, 1993; 2002.

2. Восеньскія святы: Дапам. для настаўнікаў і выхавальнікаў (у сусідстве). - Мн.: Беларусь, 1995. - 110 с.

3. Беларуская батлейка. Каляндарная і абрадавая гульні: Дапам. для настаўнікаў, выхавальнікаў, кіраўнікоў гурткоў. - Мн.: Тэхналогія, 1997. - 183 с.

4. Беларускі сказытнінг: Дапам. - Мн.: Польмія, 1997. -



Берасцейскі вакзал аформяць па-беларуску



Грамадскае аў'яднанне
"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"
 220034, г. Мінск вул. Румянцава, 13, тэл. 213-43-52, 284-85-11, разліковы рэгістар:
 № 3013741233011 у аддз. № 539 ААТ "Белвестбэнк", г. Мінск, код 739

19 кастрычніка 2012 г. № 79

Аб візуальнym афармленні
Брэсцкага чыгуначнага вакзала

Паважаны Констанцін Андрэевіч!

Зараз адбываецца рэканструкцыя Брэсцкага чыгуначнага вакзала, якая павінна завяршыцца да II квартала 2013 года. Распрацаваны праект рэканструкцыі, у якім цалкам прайгнараваная беларуская мова. Гэта, зразумела, парушае шмат законаў Рэспублікі Беларусь і здаровы сэнс, бо Брэсцкі чыгуначны вакзал з'яўляецца галоўнымі заходнімі варотамі нашай краіны, яе візітнай карткай.

Мы атрымалі адказ ад галоўнага інжынера Брэсцкага аддзялення чыгункі У.А. Расіча, у якім адмітаюцца ўсе нашыя прапановы. Складваецца ўражанне, што мы атрымалі адказ не з Брэсцкага, а з Бранскага аддзялення чыгункі.

У сувязі з гэтым просім Вас цераз службу галоўнага архітэктара паўплываць на візуальнае беларускамоўнае афармленне новых інтэр'ераў і фасадаў вакзала.

Таксама мы прапануем:

- 1) усе надпісы на вакзале зрабіць па-беларуску вялікім літарамі;
- 2) прадубляваць іх меншымі літарамі на англійскай, рускай, німецкай і польскай мовах;
- 3) зрабіць краму па продажы беларускай літаратуры;
- 4) адкрыць крамы па продажы беларускіх сувеніраў, асабліва вырабаў з керамікі, саломкі, лямцу (працы дрэбінскіх шапавалаў), ільну і інш.

Мы разумеем, што чыгунка даволі самастойнае ведамства, але ж і абласны выканануцы камітэт у Брэсце, мы спадзяёмся, нешта значыць.

З павагай,

Старшыня ТБМ

А. Трусаў.

БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

вул. Леніна, 11, 224005, Брэст, 5
тэл. (8-0162) 23 56 82, факс 21 96 66
e-mail: contact@brest-region.by
р/с 3604000000557 у філіяле 100
Брэсцкага АУ ААБ «Беларусбанк»
УНП 200257008, МФО 246

20.11.2012 № 55/732-38
на № 60 от 05.07.2012
N 79 19.10.2012

Аб візуальнym афармленні вакзала
станцыі Брэст-Цэнтральны

У аблыванкаме разгледжаны Ваш зварот па пытанні моўнага візуальнага афармлення чыгуначнага вакзала станцыі Брэст-Цэнтральны. Па выніках разгляду паведамляем наступнае.

Аблыванкам падзяляе пазіцыю "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" аб неабходнасці візуальнага інфармавання пасажыраў на беларускай мове, як дзяржаўнай, што ў сваю чаргу з'яўляецца паказчыкам развіцця культуры і нацыянальной самасвядомасці грамадства.

Па інфармацыі РУП "Брэсцкае аддзяленне Беларускай чыгункі", падмацаванай пісьмом ДА "Беларуская чыгунка" Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь ад 29.10.2012 №20-02-17/17765, у ходзе рэканструкцыі вакзала станцыі Брэст-Цэнтральны візуальную інфармацыю для пасажыраў, размешчаную ў будынку вакзала, на пасажырскіх платформах і інш., плануеца выкананы на трох мовах: беларускай - вялікім шрыфтам, рускай і англійскай. Назва вакзала на фасадзе будынка таксама будзе выканана на беларускай мове.

Пропанавана зрабіць усе надпісы на пяці мовах не можа быць прынята, бо гэта прывядзе да нагрувашчвання інфармацыі і страты выразнасці элементаў візуальна-адраснага арыентавання.

Вырашэнне пытання ўладкавання магазінаў па продажы друкаваных твораў беларускай літаратуры і сувеніраў беларускай вытворчасці можа быць знойдзена пры перспектыўным будаўніцтве кансорса, у складзе якога мяркуеца выдзяленне арэндных плошчаў пад гандлёвыя крокі.

Намеснік старшыні аблыванкамам

БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

вул. Леніна, 11, 224005, Брэст, 5
тэл. (8-0162) 23 56 82, факс 21 96 66
e-mail: contact@brest-region.by
р/с 3604000000557 у філіяле 100
Брэсцкого ОУ АСБ «Беларусбанк»
УНП 200257008, МФО 246

Старшыні грамадскага аў'яднання
"Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны"
Трусаў А.



БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

Аб візуальнym афармленні вакзала
станцыі Брэст-Цэнтральны

У аблыванкаме разгледжаны Ваш зварот па пытанні моўнага візуальнага афармлення чыгуначнага вакзала станцыі Брэст-Цэнтральны. Па выніках разгляду паведамляем наступнае.

Аблыванкам падзяляе пазіцыю "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" аб неабходнасці візуальнага інфармавання пасажыраў на беларускай мове, як дзяржаўнай, што ў сваю чаргу з'яўляецца паказчыкам развіцця культуры і нацыянальной самасвядомасці грамадства.

Па інфармацыі РУП "Брэсцкае аддзяленне Беларускай чыгункі", падмацаванай пісьмом ДА "Беларуская чыгунка" Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь ад 29.10.2012 №20-02-17/17765, у ходзе рэканструкцыі вакзала станцыі Брэст-Цэнтральны візуальную інфармацыю для пасажыраў, размешчаную ў будынку вакзала, на пасажырскіх платформах і інш., плануеца выкананы на трох мовах: беларускай - вялікім шрыфтам, рускай і англійскай. Назва вакзала на фасадзе будынка таксама будзе выканана на беларускай мове.

Пропанавана зрабіць усе надпісы на пяці мовах не можа быць прынята, бо гэта прывядзе да нагрувашчвання інфармацыі і страты выразнасці элементаў візуальна-адраснага арыентавання.

Вырашэнне пытання ўладкавання магазінаў па продажы друкаваных твораў беларускай літаратуры і сувеніраў беларускай вытворчасці можа быць знойдзена пры перспектыўным будаўніцтве кансорса, у складзе якога мяркуеца выдзяленне арэндных плошчаў пад гандлёвыя крокі.

Намеснік старшыні аблыванкамам

В. Я. Сакоўскі.

Падтрымаем беларускую лацінку

Кіраўніцтва ТБМ звяртаеца да сяброў і прыхільнікаў роднага слова з просьбай падтрымачы ўжыванне ў візуальнym афармленні нашых гарадоў (у прыватнасці, у напісанні называў вуліц, станцыі метро і г.д.) беларускай лацінкі. Першымі началі шырокая выкарыстоўваць традыцыйную беларускую лацінку ў назвах населеных пунктаў навукоўцы падчас стварэння адпаведнага Даведніка, які мае статус нарматыўнага. Затым кіраўніцтва метрапалітэна, грунтуючыся на афіцыйнай прынятай і зацверджанай лацінцы, пачало афармляць назывы станций метрапалітэна.

Аднак, знойдліся нядобразычліўцы беларушчыны, якія выступілі супраць ужывання традыцыйнай беларускай лацінкі і разгарнулі шырокую кампанію ў інтэрнэце з мэтай яе зганьбівання. Тому просім вас напісаць слова падзякі і падтрымкі кіраўніцтву метрапалітэна г. Мінска і іншых дзяржаўных установ, якія ў сваёй практыцы выкарыстоўваюць беларускую лацінку. Райм вам таксама пачытаць на гэту тэму наступнія артыкулы: газета "Наша ніва" ад 14 лістапада 2012 г. "Лацінка жывая", газета "Наша слова" № 46 ад 14.11.2012 г. "Беларуская мова ў метро падтрымана беларускай лацінкай", газета "Звязда" 17 лістапада 2012 г. "Bielaruskaja lacinka: ekzotyka ci moujna tradysu?"

Старшыня ТБМ

Алег Трусаў.



НЕ ЛЕНАВАЦЦА Б ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА

Чытаючы адказ Беларускай чыгункі

Здавалася б кіраўнікам дадзена такая натуральная магчымасць - зрабіць Беларусь годнай, культурнай да захаплення, краінай. Но такое краінальнае шчасце (умовы) у яе ёсць - незалежнасць.

І, раптам, думка, нейкая трывога і балючасць: а ці незалежная? Пры нашай унутранай грамадзянскай абыякавасці, цемнае? Ці не залежная ад інертнасці, ляноў і страху? Даўкуль будзе панаваць такі стан? І на гэты аснове ці будзе дойга незалежнасць?

Так я ўстрывожылася, чытаючы адказ на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

Іншыя адказы на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

Іншыя адказы на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

Іншыя адказы на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

Іншыя адказы на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

Іншыя адказы на калектыўны зварот нашых жыхароў па Управе Беларускай чыгункі. Спадар П.В. Стоцкі (намеснік Начальніка Б.Ч.) пракаментаваў свой погляд і жаданні артыкуламі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (17, 13, 4), Законам РБ "О железнодорожном транспорте", "О наименованих географических объектах".

узроўні, на ўзроўні шырокамаштабнасці, культурнага іміджу краіны, годнасці, адметнасці і гонару на гэты аснове, то вядзенне - на мове народу яе. Но Беларусь яшчэ - не калонія, не палоння, не забітая.

І праўда такая ў нас сёння: выкарыстанне толькі адной з дзяржаўных моў ушчамляе і права другой, і душы ўсіх жыхароў.

Документацыя, тэксты Законаў на рускай мове, нясуць знішчэнне мовы беларускай. І для чаго гэта транслітарацыя згодна Закона РБ "О наименованих географических объектах", якая будзе паказаць, чыгунка будзе называць "Палевач"?

Документацыя, тэксты Законаў на рускай мове, нясуць знішчэнне мовы беларускай. І для чаго гэта транслітарацыя згодна Закона РБ "О наименованих географических объектах", якая будзе паказаць, чыгунка будзе называць "Палевач"?

І ці трэба нам размеркаваць злучнік "або", "альбо", калі дзве дзяржаўныя моўныя пасынкі? На дзвюх і ёсць пісьменства Беларусі! Гэта і будзе выкараненне Закону аб мовах.

Прышла. Купіла билет

у дзяржавнага на станцыю спадара Маняка, які - беларус. Ды і ўсе мы тут. Вышла з вакзала..

Захінулася ад ветру. Бачу пад сцяной службовага ўваходу родную шыльду "Падсвілле". Няўжо? - думаю... Мы ж толькі-што звярталіся калектыўным пісьмом да аў'яднан



Алег Трусаў:

“Мова - гэта адзіны фактар, які трymае беларусаў як нацыю”

Які статус беларускай мовы сёння? Што робіць Таварыства беларускай мовы для таго, каб папулярызаваць беларускую мову ў грамадстве? Які узровень сённяшніх падручнікаў па гісторыі Беларусі? Ці была Вайна 1812 года "айчыннай" для беларусаў? На гэтыя і іншыя пытанні "Гістарычнай прауды" адказвае старшыня Таварыства беларускай мовы, кандыдат гістарычных навук Алег Трусаў.

- Алег Анатольевіч, давайце спачатку вызначым якую ролю іграе мова ў развіціі нацыянальнай свядомасці народа?

- Для кожнага народа мова з'яўляецца асноўным элементам нацыянальнай свядомасці. Беларусы ў гэтым сэнсе не выключэнне. Больш таго, у нас, на жаль, няма іншых фактараў якія аб'ядноўваюць нацыю. Напрыклад, рэлігія. Тут шмат пытанняў і часцей у выпадку беларусаў рэлігійны фактар раз'ядноўвае, чым аб'ядноўвае. Шмат пытанняў і ў сэнсе этнічнай беларускай тэрыторыі, якая не цалкам знаходзіцца ў складзе беларускай дзяржавы. Таму мова - гэта адзіны фактар, які трymае беларусаў як нацыю.

- А які статус у беларускай мове сёння? Гэта мова горада ці вёскі?

- Дзякую Богу, сёння статус у беларускай мове дзяржаўны, чаго, дарэчы 200 год не было. Зараз упершыню ў беларускай гісторыі горад загаварыў па-беларуску. Найбліж добра мова адчувае сябе ў сталіцы, у Менску. Тут інтэлігенцыя, тут эліті і нават па колькасці беларускамоўных школ і вучні ў Менску займае першыя месцы ў краіне.

Дарэчы, у сталіцы зараз працуе некалькі цалкам беларускамоўных гімназій і, што галоўнае, не зіжадеца колькасць заяў бацькоў з просьбай арганізаціі навучанне іх дзетак менавіта на беларускай мове.

Нажаль, гэтым не могуць пахваліцца іншыя беларускія гарады і перш за ўсё абласныя цэнтры. Там колькасць класаў з беларускай мовай навучання скарачаецца, і гэта сапраўды проблема, якую трэба вырашыць.

- А што сёння робіць ТБМ дзеля таго, каб папулярызаваць беларускую мову ў грамадстве?

- Мы робім ўсё магчымае і немагчымае. Зараз, на жаль, пра гэта многі забываюць, але мы стаялі ў пачатку першага незалежнага беларускамоўнага тэлеканала "Белсат". Так, ён працуе ў Польшчы, але варта разумець, што мы звязаліся да ўладаў, каб зрабіць першы беларускамоўны спадарожнікавы канал менаўніца на тэрыторыі Беларусі. Быў створаны канал "Беларусь ТВ", але, на жаль, беларускамоўнага кантэнту там зусім мала.

Акрамя гэтага, мы выдалі "Правілы дарожнага руху" на беларускай мове. Ніхто не верыў, што нам удасацца гэты праект, але зрабілі і ёсць плён.

На сённяшні дзень у ТБМ больш пяці тысяч сяброў і некалькі дзесяткаў тысяч прыхільнікаў. Варта падкрэсліць, што лічба людзей, якія нам сіmpатызуюць з кожным годам павялічваецца.

- Вы ўзгадалі тэлеканал "Белсат". Зусім ніядаўна яго бы-



рэктар спадарыння Агнешка Рамашэўская-Гузы заявіла пра фінансавыя праблемы тэлеканала, якія прымусілі да змянення сеткі вяшчання. Якую будучыню чакае гэты праект?

- У "Белсате" зараз даволі вялікая тэлеадыгторыя і ў Беларусі, і па-за межамі нашай краіны. Гэты канал ужо добра ведаюць у Еўропе. А што датычыцца фінансавых цяжкасцяў, то яны зараз ува ўсёй Еўропе, так што няма нічога дзіўнага, што і "Белсату" прыходзіцца зацягваць пояс. Мяркую, што ўсё там будзе добра.

- Вяртаючыся да пытання аб самасвядомасці беларусаў, якія на васі погляд перспектывы ў беларускай мовы, гісторыі, культуры? Наколькі ўвогуле гэтыя аспекты цікавяць сённяшніму моладзю?

- Траба падкрэсліць, што найбольш высокі ўзровень цікавасці да беларускай мовы, да нацыянальнай гісторыі і культуры назіраеца ў моладзі, якая жыве ў сталіцы. Але дваццаць гадоў незалежнасці ў пустую не прыйшли, і наша грамадства зараз ужо ўсведамляе, што мы - не Расія. Мы іншая краіна, з іншым мінулым, традыцыямі, культурай і мовай.

- Вы гісторык і мяркую, што развіццё нацыянальнай гістарычнай наўку для Вас таксама з'яўляецца важным пытаннем. Як Вы ацэньваеце перспектывы развіція гістарычнай адукцыі ў Беларусі?

- Зараз у Беларусі ёсць добрыя, калі так можна казаць, рэгіональныя гістарычныя школы, якія базіруюцца на ўніверсітатах. Менавіта яны рухаюць беларускую гісторычную наўку.

- Але ў Беларусі ёсць праўлема з атрыманнем наўковых ступеняў...

- Так, сапраўды ёсць такая праўлема. І тычыцца гэта перш за ўсё доктарскіх дысертацый, якія зараз абараніць вельмі цяжка. Але з другога боку узровень гісторыка вызначаюць не столькі па дыплому, колькі па індэксу цытавання. І тут, калі даследчык варты ўвагі з боку наўковай супольнасці, то яго напэўна заўважаюць.

- А які ўзровень сённяшніх падручнікаў па гісторыі Беларусі?

- У Беларусі сёння даволі шмат падручнікаў і іншай гістарычнай літаратуры. І вельмі добра, што ёсць выбар якім падручнікам карыстацца. Я асабіста нават часам карыстаюся падручнікам Трашчанка (Я. Траш-

чанок - беларускі гісторык, які стаяў на скрайніх пазиціях заходнерусізму і праваслаўнага фанатyzmu). Не прымусілі да змянення сеткі вяшчання. Якую будучыню чакае гэты праект?

- У "Белсате" зараз даволі вялікая тэлеадыгторыя і ў Беларусі, і па-за межамі нашай краіны. Гэты канал ужо добра ведаюць у Еўропе. А што датычыцца фінансавых цяжкасцяў, то яны зараз ува ўсёй Еўропе, так што няма нічога дзіўнага, што і "Белсату" прыходзіцца зацягваць пояс. Мяркую, што ўсё там будзе добра.

- Вы ўпамянулі прозвіча Я. Трашчанка, які прытым лічыўся заходнерускіх погляд. Сёння таксама назіраеца актыўная дзеянасць рознага рода дзеячоў "заходнерускай" накіраванасці ў Беларусі. Як Вы лічаце, ці ёсць небяспека для нашага грамадства з боку ўсіх гэтых прыхільнікаў "адзінай і недзялімай"?

- У сённяшніх прыхільнікаў заходнерусізму на Беларусі няма сацыяльной базы. Ідэя заходнерусізму могуць упłyваць толькі на малаадукаваных людзей. Але нават людзі з невысокім узроўнем адукцыі не вельмі жадаюць, каб іх краіна стала часткай Расіі. Нават тыя, хто часта ездзіць на заробкі ў Расію, пазней вяртаюцца і кажуць: "Не, беларуская незалежнасць, яна значна лепей, чым той "маскоўскі" бардак".

У Расіі зараз шмат праблем, і нацыянальных у тым ліку. Беларусы гэта разумеюць і робяць правильныя высновы.

- У 2012 годзе адзначаюцца 200-ыя ўгодкі вайны 1812 года. Ладзіца канферэнцыі, адбываюцца рэканструкцыі, іншыя мерапрыемствы. А які гэта вайна была для беларусаў? ІІ наслідак яна характар "айчыннай"?

- Сёння нават прадстаўнікі дзяржаўнай ідэалогіі прызнаюць, што тая вайна не была "айчыннай". Амаль ва ўсіх сучасных беларускіх падручніках той канфлікт называюць проста "вайна". Глядзіце, якія сёння робяцца цудоўныя музейныя выставы. Яны яскрава дэманструюць, што для беларусаў тыя падзеі былі вельмі страшнымі выпрабаваннем.

Па сутнасці вайна 1812 г. для нашага народу наслідак гэта грамадзянскай. На тым жа Барадзінскім полі беларусы змагаліся супраць беларусаў. Тагачасная Беларусь стала арэнай сутыкнення інтаресаў дзвюх імперый. І пра гэта трэба памятаць.

*Ігар Мельнікаў,
"Гістарычнай праўда"*

... А яны гавораць з намі моваю прышлых

Мяне заўсёды цікавіць матэрыялы, якія распавядаюць аб стане беларускай мовы ў нашым жыцці. У "Нашым слове" найперш чытаю публікацыі пад рубрыкай "Пагоня за мову". Некалькі месяцаў таму і мае разважанні на гэту тэму былі надрукаваны ў ёй. У чарговы раз зацікавіў у гэтай рубрыцы артыкул Эмілія Комар "Гавары са мной пабеларуску!" ("НС" № 47 ад 21.11.12 г.). Згодзен з яе меркаваннямі. Вось толькі ў адным хачу паспрачацца. Спадарыня Эмілія сцвярджае, што сёння нельга абвінаваць кагосыці канкрэтна ў тым, што стан беларускай мовы ў грамадстве з кожным годам пагаршаецца. Я мяркую, што вінаватыя ёсць. І гэта, найперш, депутаты Палаты прадстаўнікоў, чыноўнікі найвышэйшага ўзроўню, эліта нашага грамадства. Менавіта яны зрабілі ўсё магчымае, каб ліквідаваць канстытуцыйную роўнасць двухмоўя на карысць рускай мовы. Яны вінаватыя ў тым, што ў нашай краіне ўсе законы, пастановы Ураду, распара-дзэнні мясцовыя органы, інструкцыі ва ўстаноўках прымаюцца толькі на адной - рускай - мове. На ёй жа вядзеніца ўсё справаводства ў краіне. Дзе ж тут раўнапраўе мовы? Прыкра.

Спасылкі чыноўнікаў на рэферэндум 1995 г. - гэта падман сённяшняга абвінавацца. Так, людзі гадзіліся на двухмоўе, але ж на раўнапраўне двухмоўе. Ні ў Канстытуцыі РБ, ні на рэферэндуме нікага злучніка "або" німа, не было і не магло быць. Дзяржаўныя мовы ў нас беларуская і руская. І калі яны раўнапраўныя, дык ўсё ў краіне павінна быць падпарадкавана гэтым мовам у судносінах раўнавагі: 50x50. Пад другому тлумачыць раўнапраўе не магчыма. Відавочна, што раўнапраўне двухмоўя не задавальняла чыноўнікаў, дэпутатаў, эліту грамадства, - інакш ім жа трэба было б вывучыць беларускую мову, а рабіць гэта так не хацелася, - вось яны і знайшли выхад у злучніку "або" прыняўшы папраўкі ў "Закон аб мовах...".

Хіба ж не іх віна ў тым, спадарыня Эмілія, што з 1994 г. да сённяшніх дзён больш як у чатыры разы скарацілася колькасць вучніў у школах, якія навучаюцца па-беларуску? Яны і толькі яны на ўсе 100% заўзяцілі ў гэтай агіднай справе свой адміністрацыйны рэсурс. І апраўдаючыся сёння яны гавораць аб тым, што бацькоў не жадаюць, каб дзеци вучыліся па-беларуску. Хлусня. Людзі ў нас рабіць ўсё так, як кажуць чыноўнікі. Гэта, напэўна, ужо ў нас на генным узроўні, можа з часоў Мураўёва-вешальніка. Нездарма ж наша ўлада ганарыца памяркоўнасцю беларусаў. Памяркоўнасць, на маю думку, можна трактаваць як абыякавасць, - не лепшай якасць чалавека. І ганарыца тут няма чым. Людзі, у большасці сваёй, сталі абыякавымі да ўсяго, што адбываецца ў жыцці краіны. Іх не цікавіць ні палітычныя, ні эканамічныя, а тым больш моўныя праблемы. Як ёсць, так ёсць - абы ціха.

Гэтую жыццёвую філасофію беларусаў усяляк падтрымліваюць чыноўнікі, называючы яе памяркоўнасцю. Абыякавы чалавек - гэта чыннікі раба. Ён ніколі не скажа слова супраць волі гаспадара. Якога ж яшчэ лепшага работніка можа жадаць гаспадар (чыноўнік), як вось такога памяркоўнага! Як жа не ганарыца такім людзімі, якія не размаўляюць на свай нацыянальнай мове, а пра славу ўсяго.

"Народная воля" ад 21.09.12 г.

прыдумала і ўкараняе ў свядомасць людзей розныя штампы, накшталт такіх: Беларусь - гэта белая Русь; беларусы і рускія - гэта адзін народ і руская мова - гэта родная мова беларусаў. Асабіста мене агідна ўсё гэтае глупства слухаць і чытаць.

Нам, меншасці, нельга быць абыякавымі ў змаганні за мову, інакш сапраўды, як хочуць гэтае чыноўнікі, мова можа ўмёрці. Асабіста я, паважаная спадарыня Эмілія Комар, прыхільнік тых людзей, хто абвінавае сёння чыноўнікаў, дэпутатаў, эліту грамадства ў здрадзе беларускасці. Я прыхільнік Міхаіла Буйніча з Гомеля, які ў змаганні за мову піша лісты абласному працягу, Міністру аховы здароўя (гл. "Наша слова" № 47 ад 21.11.12 г.). Некалькі дзён таму я звязнікі да намесніка старшыні Валожынскага райвыканкама Аляксандра Бразоўскага з адной скарыгай на беларускай мове, а ў адказ атрымаў ліст напісаны па-рускі. Я ніколі не буду паважаць такога чыноўніка, які не паважае мене.

Нам, сябрам ТБМ, трэба не толькі ўсёды размаўляць па-беларуску, але і актыўна працягваць беларускае слова. Па месцы нашага жыцця спадарыства трэба дамагацца да мясцовай улады, каб усе шыльды з наўзімі зменіліся на двухмоўе, але ж на раўнапраўне двух



Якім бывае пост

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Хрысціянскі пост нясе ў сабе духоўны і маральны сэнс і з'яўляецца добрым сродкам для перамогі чалавека над уласнымі пачуццямі, сродкам пад'ёму яго на новы фізичны і духоўны ўзвонені.

Абмежаванне ў ежы пачало сваё існаванне, як мы ўжо ведаем, на заранку жыцця людзей на зямлі, уведзена было для таго, каб чалавек мог гарманічна суіснаваць разам з усім, што створана Богам на зямлі. Нават пра корм для жывёльнага свету таго часу чытаю тут у книзе **Быцця**: "Усім звязрам зямным, і ўсім птушкам нябесным, і ўсім паўзунам [гадам], якія поўзаюць па зямлі і ў якіх душа жывая, даў Я ўсю зелень травянную ў ежу" (Быц. 1, 30).

Многія людзі думают, што пост - гэта часовая адмаўленне ад скаромнай ежы і ўжыванне, галоўным чынам, толькі прадуктаў расліннага паходжання. Такія адносіны да абмежавання ў ежы вельмі падобныя да практикі жыцця некаторых гістарычных асоб.

Напрыклад, рымскі імператар Аўгуст, які жыў у эпоху Господа Ісуса Хрыста, еў вельмі мала, прычым толькі самую простую ежу - хлеб грубага памолу, гародніну, садавину, здреку рыбу і сыр. Гісторыкі сцвярджаюць, што ён, нават запрасіўшы да сябе гасцей, рана іх пакідаў, каб тых маглі даць волю свайму апетыту.

Гэта пост? Не, гэта вялікі клопат пра ўласнае здароўе, якое пахіснулася ў імператара ўжо к 35-ці гадам.

Нагадаем яшчэ такі факт, які захавала нам гісторыя пра рымскага імператара Нерона. Гэта чалавек верыў, што голас яго цалкам залежыць ад ежы. Паколькі, акрамя ўсяго, ён яшчэ прэтэндаваў і на сценічнае майстэрства, дык з мятаі паліяпічэння, умацавання галасавых звязак ён ачышчай свой страйнік рознымі спосабамі і прымываннямі, а ў пэўныя дні тыдня еў толькі часнік і алікувы алей.

Цяпер паразважаем. Чым адрозніваецца ўстрыманне ад некаторых відаў ежы нашага сучасніка ад прыгаданых вышэй вядомых у гісторыі асоб? Нічым. Хіба толькі вызначанай канкрэтнай мятаі. Імператарам Аўгусту і Нерону патрэбна была дыета для падтрымання здароўя, сённяшнім нашым некаторым вернікам патрэбен пост дзеля посту.

Адзначым, што ўжо ў стараадуйні часы прарокі, цары, настаўнікі Ізраілевы, прос-

тыя людзі ўкладвалі ў паняцце посту іншае значэнне. Яны пасціліся, каб прымірыцца з Богам, пакаяцца і праз устрыманне ў ежы выявіць Госпаду Богу свою любоў.

Такім чынам, пост быве фізічны і духоўны.

Фізічны пост - гэта ўстрыманне ад мясной ежы і ўвогуле ад любых прадуктаў жывёльнага паходжання, часовы пераход на сістему посту, прыгатаваныя толькі з прадуктаў расліннага паходжання. Але можна пасціцца, перайсці на посную ежу нават самага прымітыўнага віду, аўдзядца ёю і думаць, што ўсё зроблена правільна.

Фізічны пост - гэта такі, калі чалавек устрымліваецца не толькі ў выбары ежы, але і ў колькасці яе. Гэтым ён загартуючае сваю волю, вызывае сябе ад пачуццёў жаданняў, залежнасці ад іх. Такі пост вядзе асобу да аблігчэння чалавечага цела, да адхулення, далучаета да вечных каштоўнасцей, якія існуюць у сістэме.

Адзначым, што ў старажытныя часы пост меў на ўвазе ўстрыманне ад усякай ежы. Але ўжо ў III ст. вядома другая форма - ўстрыманне не ад ежы ўвогуле, а ад пэўных яе відаў.

Паступова ў залежнасці ад ступені строгасці посту аформілася складаная іерархія прадуктаў. На візантыйскім Усходзе начальнікі адрознівацца: 1) мяса цеплакроўных жывёл; 2) яйкі і малочныя прадукты; 3) рыба і іншыя халаднакроўныя; 4) ікра; 5) алей і віно. Самая строгая форма посту - гэта ежа без алеяў, так званае сухаязденне. Пасля таго строгай ежы магло быць толькі ўстрыманне ад усякай яды да наступнага вечара.

Градацыя ежы была абумоўлена не толькі ступенню яе каларынасці, але і меркаваннямі з боку эканоміі. У старажытнасці мяса каштавала даражай, чым малако і г.д. Адмаялючыя сабе ў больш дарагой ежы, хрысціянін атрымліваў мячынасць патраціц сэканомленыя сродкі на дабрачыннасць. Справы дабрачыннасці і ўзмоцненія малітва з самага пачатку разглядаліся як неад'емная кампанента любога посту. Аб гэтым неаднаразова начальнікі вернікам многія настаўнікі духоўнасці, заклікаючы не зводзіць пост толькі да абмежавання ўядзе.

Такім чынам, фізічны пост - гэта толькі найбольш лёгкі бок. Такі пост павінен абавязкована спалучацца з духоўным.

Духоўны пост - асноў-

ны. Гэта, перш за ўсё, малітва - імкненне да Бога, малітвы подзвіг, які здзійсняе чалавек. Таму пост павінен быць цесна звязаны з узмоцненай малітвой, з імкненнем да цеснай сувязі з Госпадам.

Духоўны пост - гэта свядомае і вяльвое імкненне да добра ў любой форме, імкненне актыўна выяўляць свае добрачылівія адносіны да бліжніх, любоў, дапамагаць ім у іх патрабаваннях, уважліва ставіцца да іх.

Духоўны пост - гэта абмежаванне свайго эгаізму і замена яго сапраўды чалавечым адносінамі да людзей.

Такія адносіны павінны быць не штучна выдуманымі, а сыходзіць ад чистага сэрца, ад свядомасці юласнай маральнай недасканаласці і сваёй грахойнасці.

Духоўны пост - гэта шлях духоўнага самазаглыблення, правільнага аналізу самога сябе перад Богам, пакорлівага ўсведамлення сваёй грахойнасці, яе вытоку і шляху, пакаянне і прыміренне з Богам.

Духоўны пост - гэта шлях духоўнага абацтва, шлях духоўнага росту ў Богу. У гэтым найгaloўнейшы і найважнейшы сэнс посту.

Духоўны пост з'яўляецца пасціцца нават ад ступені строгасці для чалавека, калі ён упершыню пачынае пасціцца. Ён невымерна цяжкі за пост фізічны. Тут могуць быць зрывы і асобныя няўдачы. Але ўжо сама імкненне чалавека да духоўнага посту вядзе яго да духоўнага росту. У гэтым заключаецца глыбокі сэнс духоўнага посту.

На словах В.В. Чарнова, кандыдата багаслоўскіх навук, фізічны і духоўны пост неразрэйнны паміж сабой. Яны з'яўляюцца неабходнымі састаўнымі часткамі аднаго цэлага. Не патрэбен фізічны пост без посту духоўнага, цяжкі духоўны пост без посту фізічнага. Гэта два бакі адной і той же з'явы, нераздзельныя паміж сабой. І калі ёсьць людзі, якія сцвярджаюць, што ім патрэбен толькі адзін пост з двух названных бакоў посту, то трэба сказаць, што гэтыя людзі або добрахвотна памыляюцца, або проста прыкрываюць сваё бяссле ў адносінах да посту.

Пост - найвялікшы духоўнай школы для чалавека, для станаўлення яго асобы.

(Працяг будзе.)

Ксёндз-пробашч
Мінскага касцёла Св.
Сымона і Св. Алены
У. Завальняк,
магістр эзэзлогії, кандыдат
гістарычных навук

З юбілеем, Данута Янаўна!

Яе пакаленне прыйшло ў літаратуру ў канцы 50-х - 60-х гадоў з гарачым жаданнем сцвердзіць - як самыя значныя - нацыянальна-патрыятычныя і гуманістычныя каштоўнасці жыцця. Шчыры лірызм, грамадзянскі тэмперамент вершаў тагачасных маладых, іх праца сацыяльнай справядлівасці, духоўнасці, свабоды асобы, шанаванне роднага - ўсё гэта было запатрабавана новымі грамадскімі настроемі, якія не прымалі афіцыёных ідэалагічных прынцыпаў.

Д. Бічэль была адной з вялікага гурту маладых, што пайшлі ў літаратуру пераважна з філалагічных факультэтў і праз веды, адукцыю старалісці самаідэнтыфікацыя, развіціе ў сабе жывую душу, каб спраўнай паслужыць роднай зямлі з дапамогай слова. Пазэса, як і ў пасеснікі, хутка творча расла, фармавалася як індывідуальнасць. Яе лірыка адметная шчодрасцю пачуццяў, глыбокім драматызмам, значнасцю думак пра свой край і народ. Традыцыйная народная культура - маральна аснова яе пэзіі, у якой моцна чуецца дух беларускай даўніны, міфу, абрааду, песень. Арганічны сплаў народна-пастычнай і літаратурна-кніжнай (Я. Купала, М. Багдановіч, Л. Геніш) стыхіі вызначае вобразны лад яе твораў, малітўніча метафарычных, асацыятыўных масцашкі структур, сакавітых прыродааписальным матэрэялам, натуралізмасцю побытавых пластоў лексікі, якую пазэса настойліва ўводзіла ў ранг літаратурнай, паказаўшы яе шырокую эстэтычную функцыянальнасць.

Нарадзілася Данута Янаўна Бічэль (у замужжы Загнетава) 1 студзеня 1938 г. у вёсцы Біскупцы Лідскага раёна Гарадзенскай вобласці. Бацька, які старэйшы ў сялянскай сям'і,

зямельнага надзелу не атрымаў, таму кідаўся ў заробкі. У выніку купіў кавалак зямлі і пабудаваў на ёй хату. Тут, на хутары Загасцінец, у прыгожай прыродным наваколлем мясціне прыйшло дзяцінства.

Д. Бічэль была адной з вялікага гурту маладых, што пайшлі ў літаратуру пераважна з філалагічных факультэтў і праз веды, адукцыю старалісці самаідэнтыфікацыя, развіціе ў сабе жывую душу, каб спраўнай паслужыць роднай зямлі з дапамогай слова. Пазэса, як і ў пасеснікі, хутка творча расла, фармавалася як індывідуальнасць. Яе лірыка адметная шчодрасцю пачуццяў, глыбокім драматызмам, значнасцю думак пра свой край і народ. Традыцыйная народная культура - маральна аснова яе пэзіі, у якой моцна чуецца дух беларускай даўніны, міфу, абрааду, песень. Арганічны сплаў народна-пастычнай і літаратурна-кніжнай (Я. Купала, М. Багдановіч, Л. Геніш) стыхіі вызначае вобразны лад яе твораў, малітўніча метафарычных, асацыятыўных масцашкі структур, сакавітых прыродааписальным матэрэялам, натуралізмасцю побытавых пластоў лексікі, якую пазэса настойліва ўводзіла ў ранг літаратурнай, паказаўшы яе шырокую эстэтычную функцыянальнасць.

Чыталася ў школе ў няблізкіх Біскупцах, затым у Дакудаве. Скончыла на выдатна сямігодку ў Карнілках. У школьную пару пачалі працівіцца з душы вершы. Недзе з пятага класа пісала рэгулярна, але цішком, хаваючыся, "для сябе". Адкуль што бралася? Д. Бічэль успамінае: "Ад Загасцінца на поўдзень - лес. Прабегні ўзгорак і вы ўжо каля ракі. Рака Гаўя ўпадае ў Нёман. Навокал заліўныя лугі. Лес кілкомі падступае да Нёмана і паўколам акамляе луг. Праплысці па цячэнні Нёмана паўкіламетра - і тут ужо ўроцьшица Казачына з векавымі дубамі, а па левы бок Нёмана пачынаюцца лясы, якія цягнуцца да Налібоцкай пушчы".

Чыталася тады не шмат. Сярод рэзістэнтных кнігі - Я. Купала, А. Міцкевіч, Г. Сянкевіч. Наўмысль пачынаюцца на развіцці пазэтычнага светаадчування роднай песьні, якая часта чулася і ў хаце, і на білікай паяльнай дарозе ў вячэрні час. "Спала ўнічтве на сене. Маці не любіла маіх начлекаў: адрынка амаль

Цалкам творчая біографія Дануты Бічэль будзе надрукавана ў часопісе "Лідскі летапісец" № 4 (60) за 2012 г.

(Паводле [belsoch.org.](http://belsoch.org/))

Драгое лісцянятка

З Данутай Бічэль мне даводзілася бачыцца досьцік рэдка, гады ў рады, ад выпадку да выпадку, але яе пазытычнае дыханне, прывабнае гарманічнае я адучуваў і адчуваю праз ўсё яе творчесць. У 2003 годзе я адгукнуўшыся на яе чарговы творчы зборнік. Свой водгук я надрукаваў у "Нашым слове". Тады ж, неўзабаве на гэтым мой водгук Данута адгукнуўшыся дарагім для мяне лісцяняткам. У ім, датаваным 9.06.2003 г., яна прынамсі пісала:


"Паважаны Уладзімир!
Дзякую за мілую рэцензію на мою кніжку. Пашкадавала, што Хрысціна ў часопісе - ён называеца "Наша вера" - не зварнулася да Вас, а да бездухонага Галубовіча, якому ў той кніжачкы спадабаўся толькі верш пра балота і пра кроціка. Калі я сама пісала сабе рэкламку, то лепей бы за Вас не зрабіла. Цешуся, што Вы мяне зразумелі. Бо

У май творчым жыцці такая сітуацыя здарылася толькі аднойчы. Пасля я спала ад стомы. Узрост дае сябе паважаць.

Усюголе я "Наша слоў" не чытаю, гэта мяне адна касцельная сяброўка сказала, што Вы там часта пішаце - і пахваліла Вашу работу.

Але ўсё гэтыя справы - ужо мінулае...

Памятаю, як мы з В



Вандроўка па мясцінах Слуцкага збройнага чыну

1 снежня актыўісты Парты БНФ, руху "За свабоду", БХД вандравалі па мясцінах, звязаных са Слуцкім падстаннем. Паездку зладзіў рух салідарнасці "Разам".

Уздельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе ля крыжа памяці слуцкіх змагароў, адбыўся імправізаваны канцэрт. Барды Андрэй Мельнікаў і Юлія Фралова спявалі песні слуцкіх змагароў, а таксама малітвы, пакладзеныя на музыку.

Намеснік старшыні Парты БНФ Ігар Лялькоў выступіў з промовай, у якой сказаў, што цяперашняя ўлада вельмі падобная да той, супраць якой змагаліся слуцчакі ў 1920 годзе. Да крыжа ўсклалі вянок, паставілі запаленыя зінчкі.

У вёсцы Семежава ўздельнікі ўрачыстай вандроўкі ўсклалі вянкі і кветкі да крыжа, а таксама запалілі зінчы ў гонар слуцкіх паўстанцаў. Прагучалі "Магутны Божа", "Мы



выйдзем шчыльнымі радамі", а таксама малітвы за Беларусь.

Намеснік старшыні руху салідарнасці "Разам" Аляксандар Макаеў, які прыехаў разам з сваімі сінамі: 13-гадовым Янам і 11-гадовым Данікам - сказаў у сваім промове:

- Нашая вандроўка па гэтых мясцінах - гэта традыцыйнае ўшанаванне нашых змагароў. Такім чынам мы нагадаем грамадству пра малазнаёмыя старонкі беларускай гісторыі, якія, tym не менш, з'яўляюцца прыкладам неверагоднага змагання за свабоду.



Гэта найвышэйшая форма змагання - калі німа шанцу на перамогу. Але яны змагаліся. На прыкладзе слуцчакоў мы мусім выхуваць і сваіх дзяцей.

Вандроўнікі прыехалі ў вёску Вызна (цяпер Чырвоная Слабада). Каля парку, дзе знаходзіцца месца ўшанавання герояў Слуцкага збройнага чыну, мясцовыя міліціянты забаранілі ўздельнікам трывамаць бел-чырвона-белыя сцягі.

На месцы, дзе раней стаяў крыж у гонар слуцкіх паўстанцаў, традыцыйна пра гучалі "Магутны Божа", "За Случчыну" і "Мы выйдзем шчыльнымі радамі".

Намеснік старшыні Парты БНФ Ігар Лялькоў:

- Мы заканчваем вандроўку ў Вызне, дзе Першая Слуцкая брыгада войскі БНР атрымала апошнюю перамогу. Такім чынам, тут цэлы месяц трывалася ўлада БНР. Яны, па сутнасці, змагаліся за тое самае, за што змагаємся і мы.

Павале Радыё Свабода.

Паважаныя выпускнікі!



Кафедра гісторыі Беларусі і музейнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета культуры і мастацтваў запрашае вас на экспкурсію па спецыяльнасці "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны" і яе двух кірунках: музейнаўства; культурная спадчына і турызм.

Па-першую, падрыхтоўка кадраў па гэтай спецыяльнасці адбываецца ўжо 20 гадоў і ахоплівае асноўныя кірункі развіцця музейя свету і Беларусі, а таксама важнейшыя праблемы, звязаныя з аховай помнікаў гісторыі, культуры, прыроды, уключчэння музейя ў турыстычную дзеянасць. Нашы выпускнікі запатрабаваны незвычайна: некаторыя з іх ужо працујуць дырэктарамі абласных і раённых музеяў у Віцебску, Вілейцы, Лагойску і інш., многія працујуць галоўнымі захавальнікамі музейных фондаў, вельмі многія - старшынімі навуковымі супрацоўнікамі ў музеях.

Па-другую, падрыхтоўка кадраў па гэтай спецыяльнасці адбываецца ўжо 20 гадоў і ахоплівае асноўныя кірункі развіцця музейя свету і Беларусі, а таксама важнейшыя праблемы, звязаныя з аховай помнікаў гісторыі, культуры, прыроды, уключчэння музейя ў турыстычную дзеянасць. Нашы выпускнікі запатрабаваны незвычайна: некаторыя з іх ужо працујуць дырэктарамі абласных і раённых музеяў у Віцебску, Вілейцы, Лагойску і інш., многія працујуць галоўнымі захавальнікамі музейных фондаў, вельмі многія - старшынімі навуковымі супрацоўнікамі ў музеях.

Па-трэцяе, калі хто са студэнтамі праяўляе жаданне і здольнасць да навуковай дзеянасці, то ён мае магчымасць уздельнічаць у навуковых студэнцкіх канферэнцыях, пасля заканчэння навучання паступіць у магістратуру, затым аспірантуру, якія працујуць на

кафедры, абараніць кандыдатскую дысертацию ў Савецце ўніверсітета.

Чацвёртае, спецыфіка нашага ўніверсітэта дазваляе студэнтам цікава праводзіць свой вольны час праз удзел у самых разнастайных мерапрыемствах другіх факультэтаў ці агульнауніверсітэцкіх. Для студэнтаў нашай спецыяльнасці два разы ў год арганізуюцца экскурсіі па рэгіянальных музеях і памятных мясцінах Беларусі, сустэречы з цікавымі людзьмі.

Пятае, універсітэт мае два добраўпараткованыя сучасныя інтарнаты. Каля вам спадабалася наша экспкурсія і ўзнікла жаданне атрымаць адкукацию ў галіне музейной справы, запіс у дыпломе - музейнаўца ці менеджар па культурнай спадчыне і турызму, то трэба падрыхтавацца і здаць тэсты па беларускай (рускай) мове, гісторыі Беларусі і сучаснай гісторыі. Пасляховая здача тэстаў - ваш пропуск да атрымання ведаў па пералічаных предметах і дыплом па спецыяльнасці "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны" з кваліфікацыяй - музейнаўца ці менеджар па культурнай спадчыне і турызму.

Тэлефон: +375 (017) 222 83 06 (прымічная камісія). Больш падрабязнную інформацію глядзі на сайце ўніверсітэта www.buk.by.

I сёння з намі Колас і Купала



Песня мая не ўзышла сярод кветак
Кветак цвітучага вечна паўдня...
Поўначы сумнай забыты палетак
Даў ёй жыццё пасярод пальня.

Пушча і ночка яе гадавалі,
Няньчылі казкамі долі нямой;
Дажджэ і расіца вясною купалі,
Снегенія буры тулілі зімой. ...

Песні маёй не патрэбныя святыні
У княжэсцкіх хорамах слухаць музык,
Коціца-ঢেছা свабоднай крыніцай
К сонцу і зорам, прастор дзе вялік.

Ёй не патрэбна ўсясільных прынуга,
Службы лакейскай не знае яна:
Воля жывая ёй вечнай зарука,
Волі нязмеранай - служба адна ...

Песня мая не шукае чырвонцаў -
Будучнасць гэткіх не знайдзе ў ёй плям, -
Жыць хоча толькі ў радзімай старонцы,
Пеци па сцэну ўсім добрым людзям.

Пеци, і з часам, у добрую пору,
Выклікаць водклік у сонным сяле...
Ўсу Беларусь - неаб'ятну, як мора,
Ўбачыць у ясным, як сонца, свяtle.

Янка Купала. Мая песня. 1911.

Янка Купала і Якуб Колас нарадзіліся ў адзін год. І мэту выбрали для сябе адну. І ўсё жыццё аддана служылі ёй. Дзякуючы ім скарбы беларускага прыгожага пісьменства ўліліся ў агульную плынь чалавечай культуры. Праз іх творы беларускі народ расказаў свету пра сваё жыццё, звычай, гісторыю, прыроднае багащце, раскрыў свой светапогляд і наравы, прад'явіў неабвержанае мастацка-паэтычнае сведчанне аб сваім існаванні на зямлі.

На працягу ўсяго года, аўг'яленага Годам кнігі, бібліятэктэ Лідскай ЦБС праводзілі мерапрыемствы, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння беларускіх класікі. Літаратурна-музычная вечарына "I сёння з намі Колас і Купала", якія арганізавалі 28 лістапада цэнтральнае раённая бібліятэка імя Янкі Купалы і раённы Палац культуры, стала заключным мерапрыемствам.

Госці свята, студэнты Лідскага каледжа, мелі магчымасць жыць раз прайсціся жыццёвымі сцежкамі-пuczvінамі Песняроў, даведацца чым яны жылі і ад чаго пакутавалі, з кім зводзілі літасціў ці не заўсёды лёс? Напрыклад, яны даведаліся пра тое, што Луцэвічы, продкі Янкі Купалы, мелі сямейны герб, што радаводнае дрэва Купалы складаецца з 328 асоб, блізкіх, крэўных родзіцай і далёкіх сваякоў. Цікава, што нягледзячы на рознае сацыяльнае паходжанне і веравызнанне, непаўторнай жыццёвай шляхі і чалавечыя характеристы, розныя творчыя манеры, Купала і Колас шчыра сябравалі, разам адпа-

чывалі, радаваліся і хваляваліся, скарыстоўвалі любую магчымасць, каб падзяліцца ўражаннямі ад перажытага, ад прачытаных твораў, каб дапамагчы добраі парадай.

Тэма кахання стала адной з цэнтральных у літаратурна-музычнай кампазіцыі. Як вядома, Купала стварыў прыгожыя, непаўторныя, мілагучныя вершы, прысвечаныя Жанчыні, адзінай і доўгачаканай. Сярод іх шматлікіх адрасатаў былі Лаздзіні Плягеда, Паўліна Мядзелка, Уладзімір Станкевічанка... У лірычнай спадчыне Якуба Коласа тэма кахання таксама займае значнае месца, хоць твораў на гэту тэму аўтар напісаў не вельмі багата. Многія з гэтых вершоў прагучалі на вечарыне.

У выкананні салістоў узорнай эстраднай студыі "Дамінанта" гімназіі №1 і народнага тэатра эстраднай песні "Ліда-мюзік" прагучалі любімая ўсім "Явар і каліна", "Малітва", "На Івана, на Купалу" і іншыя песні. Сямейны дует Інэсі і Аляксандра Парфенчыкаў выканалі песню "Мой родны кут". Стварыце святочны настрой дапамог народны ансамбль скрыпачоў "Славянічка". Сапраўдным упрыгожэннем мерапрыемства стаў урывак з "Паўлінкі" у выкананні артыстаў народнага драматычнага тэатра Палаца культуры.



Літаратурна-музычная вечарына суправаджалася адпаведнай мультымедыйнай презентацыяй.

Ад роднае зямлі, ад гоману бароў,
Ад казак вечароў,
Ад песень дудароў,
Ад светлых воблікаў закінутых дзяцей,
Ад шолаху начэй,
Ад тысячы ніцей,
З якіх аснована і выткана жыццё
І злучана быццे і небыццे,-
З біраўся скарб, струменіўся няспынна,
Вясёлкам ірдзеннем мне сляваў,
І выхаду шукаў
Адбітак родных з'яў
У словах вольнаплынных.
І гэты скарб, пазычаны, адбіты,
У сэрцы перажыты
Іросамі аблымты
Дзяніц маіх, дзяніц маіх мінульых,
Для вас, душою чулых,
Як доўг, як дар,
Дае пясняр.

Якуб Колас. Сымон-музыка.

Мінае час, а прарочы слова народных паэтаў Беларусі застаюцца з намі. Мы расчытываем іх таямніцу другое стагоддзе і разумеем, што глыбіня спадчыны народных песняў незвычайна. Кожны знойдзе ў ёй тое, што шукае яго душа.

Тамара Зенюковіч,
намеснік дырэктара
Лідскай РЦБС.

Пераможца ў конкурсе

Летась Віцебскі беларускі тэатр "Лілька" аб'яўші конкурс паэтычных п'есаў для дзяцей. Тэатр запрашаў да супрацоўніцтва "таленавітых айчынных паэтаў-драматургаў", бо ўзнікла неабходнасць - знайсці адпаведную патрабаванням п'есу. Меркаваўся ўзрост гледачоў - ад 4-5 гадоў, змаймальны дынамічны сюжэт з ненавязлівым выхаваўчым падтэкстам, у вершаванай форме ці, прынамсі, наяўнасць вялікай колькасці прыгожых і лёгкіх для ўспрымання вершоў на беларускай мове" (меркавалася выкарыстанне на сцэне аркестра з ліку артыстаў, з выкананнем песні пад "жывую музыку").

Сёлета, месяц назад, падвялі вынікі. Уздельнічала 9 творцаў. Перамагла ў конкурсе Марыя Баравік. Яна заняла першае месца і ўзнагароджана дыпломам 1-ай катэгоріі, за п'есу "Казкі з вясёлага кошыка", з чым і віншую пээтку.

Марыя Новікова.



Ліцвіны? Былі. А ёсь беларусы.

А мне яшчэ падалося, спадар Іван Лепешаў, як белы рыцар навукі мовазнайчай, не-пахісні будзе падтрымліваць ісціну. Нават калі, цвяроза ўзважыўшы доказы апанента, дзеля гэтага давядзенца ўдакладніц некаторыя ўласныя меркаванні. Згодна з дыялектыкай, так бы мовіць. І што ўбачыў? Аказалася, тое ж, на што дакладна і тактычна-інтэлігэнтна перад тым звярнуў увагу сп. У. Лупакоў. Да яшчэ з "даважкам", калі бярэзца меркаванне ўвогуле іншага аўтара, сэнсава перайначацца, а затым прыпісваецца... мне! Каб на падставе гэтай маніпуляцыі пасправаўшы зрабіць з мяне недарэку. (Гл. ў "НС", № 47, 2012 артыкул згаданага спадара "Яшчэ пра 'ліцвінаў"). Пра што падрабязней крху ніжэй.

Спадар Лепешаў, відаць, ці не вырашыў "даціснуць" Э. Ялугіна, хоць той міралюбна і не адказаў на ягонія наскокі ў папярэднім артыкуле - "Пра назну нашай краіны і іншае" ("НС", № 44, 2012), дзе ўжо і загаловак маёй публікацыі "Калі ў Гісторыю стрэліц..." чамусыці палічыў "пагрозіўшым".

Не адказаў жа я, каб дзялішча палеміка такога ўзроўню не ператварылася ў непрадуктыўную пікіроўку-звягу, і сучешыўшыся, што ўрэшце, хоць і нагрувасці ўпаміну пра назну нашай Радзімы ўсяго "і з Дону, і з мора", аднак напрыканцы апанент адзначыў (прафада, усё ж не стрымаўшыся згадаць разнайшую архіспрэчнасць: маўляў, насы даўёкі продкі былі калісці ліцвінамі) самае-самае; цяпер "і сёння, і заўтра мы -беларусы!" Хоць і карцела па-просіць удакладнення: а канкрэтна "наши" - гэта чые? Боні продкі маёй радні на Магілёўшчыне, ні продкі маёй жонкі з Меншчыны, ні жыхары многіх мясцін Беларусі, дзе мне на-дараўшыла пабываць у часе працы журналістам, ліцвінамі сябе не называлі. Ліцвіны часам згадваліся, але як прыхадні ці ўладальнікі майданікі, паны. Аднаго такога я "змісціў" у сваім рэчышчы "Ідзі і кажы", баярына Гімбата з-пад Мсціслава, дзе і цяпер ёсь вёсачка Гімбатаўка. Дарэчы і мае продкі па бабулі па бацькоўскай лініі былі памежнымі баярамі, Бабровічы з-пад Мсціслава. Але падумалася: ну хоцаша спадару паходзіць ад ліцвінаў - і няхай. Хоць прозвішча і мае, мяркую, "русинскае". Але яго выбар.

Адно ўсё ж дзіўла: спадар зноў узхлеб хваліў кнігу Дзяржынскага, і ні гуку пра тое, што аўтар асмеліўся ператварыць русіна з Палацка Скарыну дзеля сваёй канцепцыі, так бы мовіць, у... ліцвіна! Мала таго, і сам сп. І. Лепешаў, яшчэ ў папярэднім вілікім артыкуле ("НС", № 29) расхваливаючы кнігу, робіць чамусыці асабліві акцэнт на гэтым, указаючы ажно адпаведную старонку. То, выхадзіц, і свядома ўхваляючы падтасоўку? А потым іранічна пытается: "А хто "стрэліў" у Гісторыю? Чаго гэта Ялугін?"

Дык напісаўшы і "Яшчэ пра ліцвінаў", сп. Лепешаў не толькі не скарыстаў магчымасць хоць скарэціраваць свой, як напачатку падалося, недагляд, а не ўтрымаўся, каб

у сваім духу мне і "дабавіць": ага, Э. Ялугін "з захапленнем цытуе Дзяржавіна"/?/ Калі я ўсяго толькі згадваю, палемізууючы яшчэ з адным аўтарам: "расійскі нейкі віца-адмірал у нас "беларусаў" не заўважыў, а вось данытлівы генерал Дзяржавін Г.Р. знайшоў ажно цэлы "забраны край" - Белоруссию". Дзе тут "захапленне"?

Красамоўны факт і толькі.

Хоць Гаўрыла Дзяржавін і спраўды варты, каб пра яго ўспомніць добрым словам. Бо ратаваў нашых "забраных" продкаў ад галадамору, які спрапакавалі грабежнікі-дваране расійскія, за што тыя даносы цару на Дзяржавіна пісалі.

Сп. Лепешаў у дадатак абвяшчае і просіць звярнуць асаблівую ўвагу ажно шаноўных чытачу на гэта: Ялугін такім чынам праізвіў "ледзь не нізкапалонства"/!/ перед расійскімі дваранамі: сенатарам Г.Р. Дзяржавінамі ці скажам, дваранінам і камер-юнкерам... А.С. Пушкінам" /!/? Ну-у, не ведаю, як у сучасных "ліцвінаў", а для беларуса такое, мяркава-кожучы, дык, і не салідна.

Адносна Дзяржавіна патлумачыў, а што да Пушкіна А.С., то яго і ўвогуле не згадваў, сам жа спадар яго ўвёў, цытуе, што той упамінуў "белорусскага дворяніна". Тым не меней скажу і адносна Пушкіна А.С., вялікага паэта: хоць памістэрску складзены ягоны верш "Кліветнікі России" і мяне дзіўні шавіністичнай зшоранацю аўтара, затое чытавочыя аповесць "Капітанская дачка" ці драму гістарычную "Барыс Гадунов", можна і ўсклінчыць у захапленні: "Ай ды Пушкін! Беларусам бы падобны шэдэўр!"

Цяпер адносна Люблінскай унії 1569 года. Такое ўражанне, што сп. І. Лепешаў мае пра яе даволі скажонае і павярхояднае ўцясненне. Ды япрач шляхты-ліцвінаў, і то хіба ў апошні перыяд, не "наши продкі" "спрабавалі схіліць Польшчу да стварэння саюзной дзяржавы", а ўсё якраз наадварот! Пра гэта мае сэнс пра чытаць у спецыяльным даследванні І.Л. Лапо. І само собой, хоць зазірнуць у "Дзённік Любінскага сойму", ён вялікі і падрабязны.

А чым "союзнае гасударства" скончыла - вядома. Я

якраз завяршаю свой апошні рэчышчы "Перад Гатопам", куды ўвайшлі і падзея часу Любінскай унії 1569 г., дык давялося нямала шмат з якіх крэйніц чэрнінца - і пра тое, як у перыяд падрэхтоўкі уніі хуткаччна і загадава памірае лідар супраціву ёй кандыдат Радзівіл Чорны, 50-гадовы асілак (падковы рукамі ламаў, з маладымі мядзведзямі боркаўся), а потым, ужо часе сойму, і наступны лідар, князь Юры Хадкевіч, пасля таго як, згуртаваўшы вакол сябе дэпутатаў ад Вялікага Княства, абвесціў, што лепей памерці, чым дажыць да такоі ганьбы "паяднання". Ну і памёр, праз суткі, зноў жа хуткаччна, пасля пачастунку ў свайго сваяка па жонцы, польскага магнату. І як адбіралі маёнткі ў сенатараў Вялікага Княства, якія супрацівіліся. І як гайдукі польскія лавілі дэпутатаў ВКЛ, што разбягліся з сойму, прымушаючы пагроза-

мі галасаваць за "саюзнае гасударства", якое цяпер хваліць сп. Лепешаў. Вось так "ліцвіны" і "дабілісі", калі ўжыць выраз шаноўнага І. Лепешава, на бяду сваіх нашчадкаў канчатковага разору Радзімы і крывавага Патопу. Чаго б гэта драпежнай Москвой не скарыстаць хціў дурсці суследзяў, так усюды было, так і засталося, нягледзячы на высілкі ААН.

Прычапіўся спадар нават да дробізі, да пазначэння, што апалаючанне пачалося "пасля Люблінскай унії", настойваючы: "Не, праз стагоддзе". Няхай бы і так, але ж і "пасля", гэта не "перед". Хоць усё ж роўна - дзяячыя якраз уніі і, звязанаму з ёй, "саюзну" духоўнаму і гаспадарчому знясілванню Вялікага Княства. Хоць, калі ўжо прыгрымлівацца літаральны дакладніц тэкста, дык у мяне ж сказана: "Пазней, пасля Любінскай унії, стала выгадна перайнаювацца "палякамі". Ну, за такім апанентам сачы і сачы, каб нешта не перайначыў на свой капыл.

Ці не звузіў значэнне слова ў кантэксце фразы, паличыўшы сабе выгадным. Як з паніціямі "народ" і "частка народа", у нашым выпадку - шляхты-ліцвінаў. А самае тут зімальнае, што спадар прыпісаў мне выказванне іншага аўтара - доктара гістарычных наукаў, слыннага крэйніца Мікалая Улашчыка, чыё прозвішча я ж указаў, цытуючы гэта: "...наша (у кантэксце зразумела якія - Э.Я.) і літоўская шляхта вельмі зжыліся, і нашы звычайна звалі сябе ліцвінамі, шляхта і магнаты, а не народ". Указаю крэйніцу цытаты: Мікалаі Улашчык. Выбранае. Mn., 2001, с. 515. Па мне, дык ясна ж бачна ў якім кантэксце і сэнсе тут ужыта слова "народ" - як цэласна жывы этнічны арганізм, куды натуральна ўваходзяць сацыяльнымі састаўнымі часткамі і музыкі, і гараджане, і шляхта з магнацтвам, хоць апошнія і грэбавалі "смэрдамі", лічачы сябе нават іншым племенем, чытайце пра "сармацтва" ў тым ліку ў Польшчы. Паўтару адносна "народа", гэта выказванне і ўвогуле не маё, а сусветна прызнанага спецыяліста-гісторыка вышэйшай лігі.

Спадзяюся, з гэтым усё зразумела. Незразумелым засталося, каго спадар ужо наўпрывідніцы артыкула называе "сурагатам", які "прышоў на замену ранейшым ліцвінам", і што значыць выраз "литвінов..." пераходзіці ў "белорусов". Ці гэта, "праз губу": "Словы "Белоруссия", "белорусы" сталі ўжо прывычнымі"...

А сам заклікае дбашь пра ўмацаванне "самасвядомасці беларусаў".

P.S. У сувязі з усім вышэйадзначаным, вельмі прашу галоўнага рэдактара паважнага "Нашага слова", калі вырашыць і надалей друкаваць працы сучасных "ліцвінаў" і там будзе згадаваць пра мяне, паралельна змяшчаць мой гэты артыкульчык. Каб чытача не заблытваць, то для парапанінання. Надакучылі перакруты.

Энэст Ялугін.

ТРЭБА БЫЦЬ РАЗАМ

На пачатку 2000, у самую калатнечу ды раздрай, што віравалі тады ў наше сям'і, Сяргей Панізьнік, падараваў малой Веранічы і ўсім суродзічам і крэйнымі сваю кніжку для дзіцей "Золкую зёлку".

Надта ўдзячныя яму за гэты своечасовы дар. Ён нагадаў мне, што мастваўцівымі сродкамі выяўлення будзе Культуры (Жывая Этыка, Кліч, верш 333). Пазней даў мне харкаўскую адрэсу Маі Львовіч, са скрухай прамовіў на яе: "Пакутніца". Тады зачалося мадліставанне з Маяй Львовіч, і ад тae пары ляжыць пад майм ложкамі стос Маіных лістоў, а на паліцах - ёйныя кнігі. У ліставанні тады памагаў мне Барыс Мускі. На пачатку 2006

мне давялося па самыя вушки ўлезці ў іншую працу: бараніла славу нашую, духовую знакамітасць нашую, як казаў ксэндз Віктар Малевіч пра Адольфа Янушкевіча; бараніла ў ягонай Асобе гонар і годнасць нашае Літвы. Натуральна, што я ўжо не мела часу на ліставанне з Маяй Львовіч. Ды вось учора Барыс нагадаў мне, што 23 красавіка 2013 года споўніца 80 гадоў Маі Львовіч, што Мая даслала яму асбонікі свайі новай кнігі "Балагола" і зноў просіць разнесці іх... Гэта цяжкая праца была і для мяне, а для Барыса Георгіевіча... Я не ведаю, для каго цяжкай... І хто мусіць раствуваць гэты асмолены касмічны вузел... Гэта будучых школах Літвы шляхам росту духу будуць навучаць тая, хто зведаў усесь шлях (Кліч, в. 180). Мусіць гэта будзе справядліва: калі Ганна мела адвагу гэдак перакласці Кліч - першую Кнігу Навукі Жывой Этыкі, - дык няхай яна і падыходзіць, і дакранаеца, і спрабуе ўсё ж развязаць гэты касмічны вузел... Але пра што казаць ліцвіні Ганне - не пазты, не аднагодцы Маі Львовіч, не літвачы? Хіба што - пра Літву. Вось гэтае падабенства нашых найменніяў нас і аўядноўвае, бо імёны сведчаць пра тое, што мы паходзім з Літвы. І адна толькі ЛІТВА дае права Ганне Матусевіч

"Магутна сіла беларускага зямлі дала асобы духоўны і знешні воблік беларускім жыдам. Цяпер яны рожніца аудзіці ўсіх іншых жыдоў. I ix na ўсім свету называюць літвакамі".

(Змітрой Бядуля. Жыды на Беларусі. 1918.)

У пастычных зборніках "У Зяюльчынам у Барку" і "Жывая" ("Жива") Паэтка прыводзіц гэту слушную цытату Змітрака Бядуля і пад-

моцоўвае ўсімі вершамі. Вось адзін з іх, які гучай па Радыё Свабода, а пасля быў абулікаваны ў паэтычным выданні "Верш на Свабоду" за 2002 год.

Адэса называюла

маму Літвачку.

Дык хай, як маму,

Уся Адэса мянє кліча,

I ўся Літва - мянє.

Хто знае, дзе яго Радзіма,

Хто ведае...

Не ў Літве я нарадзілася,

Не ў Літве я.

Але Літва - маё то ўлонне

Прадаўніе.

Але Літва - мая мелодыя

Сапраўдная.

Мая то мова пітаманная.

І выбраала

Ня ў Літве - Літва сама мян



Лістападаўскае паседжанне Таварыства беларускай культуры ў Вільні

Чарговае суботніе паседжанне Таварыства беларускай культуры адбылося традыцыйна, а 15-й гадзіне, 24 лістапада 2012 г.

Уступным словам яго распачаў Але́сь Ада́мовіч, які і быў вядоўцам усёя вечарыны.

- Дазвольце распачаць нашае паседжанне, прысвечанае гэтым разам знакавым падзеям і юбілеям, якія прыпадаюць на месяц ЛІСТАПАД-2012.

Але напачатку кароткая абвесткі:

27 Лістапада ў кавярні "HUDA" - адбудзеца вечарына барда з Беларусі Зміцера Бартосіка. Прыходзіце падтрымаць беларускую прастоту ў Вільні. Уваход 10 літаў.

Сёння мы таксама вітаем гасцей, якія возьмуць удзел у нашым паседжанні: гэта паэт Міхась Скобла і архівіст, пісьменнік Язэп Янушкевіч.

Найпершай падзеяй, што прыпадае на лістапад, вядоўц назваў "Служкі збройныя чын". Коліс з гэтай нагоды ў Вільню прыязджалі навукоўцы, а цяпер віленчукі сваім сіламі адзначаюць гэту ўрачыстасць. Аднак супраца з беларускімі сіламі працягваецца, паколькі Дзень Волі і Слуцкі Збройны Чын - нашыя галоўныя святы.

З гэтай нагоды вядоўц даў слова Старшыні ТБК ў Вільні, сп. Хведару Нюньку, які зачытаў Зварот Прэзідэнта Рады БНР спадарыні Івонкі Сурвілы.

"Дара́гі Суродзі́чы! Як і кожны год, у лістападзе думкамі я пераношуся на Случчыну. Прыватнасцца дзесяць тысяч адважных случчакоў, для якіх доля Айчыны была важнейшай за ёсё іншое, уключна з жыццём. Прыватнасцца аповесць Васіля Быкава "На чорных лядах". Калі Вы яничэ не чытаў яе, дык прашу, прачытайце..."

Заканваўся зварот моцным змагарым вобразам: "Усе мы случчакі ў гэтым восенінскім месяці".

Міхась Скобла прысяціў свой выступ постасці Зо́ські Верас:

- Беларусы па абодва бакі мяжы ў даўгу перад Людовікай Антонаўнай Войцік. Гэта яна надрукавала свой першы твор яшчэ ў 1907 годзе - усяго на два гады пазней за Янку Купалу, а ўтрам легендарнай

"Нашай нівы" стала ў 1911-м. Гэта яна ў 1916 годзе прывячала ў Менску Максіма Багдановіча, які абяцаў пісаць ёй з Ялты, з "белага дома над сінім бухтам". Гэта яна на ёсё жыццё запомніла, як бальшавікі ў снежні 1917-га разганялі ў Менску І Усебеларускі кангрэс. Гэта яна за свае сціплья заробкі ў 1928 годзе выдала паэтычны зборнік Міхась Машара "Малюнкі" і толькі за гэта заслугоўвае не меншай пашаны, чым Магдалена Радзівіл - фундатарка неўміручага "Вянка".

Гэта яна рабіла і выпускала ў свет часопісы для дзяцей "Заранка" і "Празлескі", а для дарослых - месячнік "Беларуская борць", якім карысталіся членаў яго ў складзе. Гэта яна склаў і выдадаў ў 1924 годзе знакаміты "Беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік", у які і сёня не зашкодзіць зазірнуць самым дасведчаным лексіко-графам, каб даведацца, як праўдзіва на роднай мове называецца тая ці іншая расліна.

Гэта яна, ведаючы пра пільнае цэнзураванне дзванаццаітавай "Беларускай савецкай энцыклапедыі", склаў свой уласны рукапісны энцыклапедычны даведнік, дзе змісціла жыццяпісы Аркадзія Смоліча, Станіслава Грынкевіча, Янкі Багдановіча, Міхася Забейдыша Суміцкага - двух дзясятак выдатных беларускіх дзеячоў, імёны якіх на той час айчынным энцыклапедыстамі загадваць забаранялася... Зоська Верас - постаць яшчэ не спазнаная і належна не ацненая. Цяпер я рыхтую да друку яе выбранае. Успамінаў, нарысаў, лістоў на забіралася на дыхтоўныя двухтомавік. З унукам пісьменніцы Яраславам Войцікам мы з'езділі ў Панарскі лес, на тое месца, дзе стаяла Лясная хатка. Прыкра, што мясцовыя жыхары зрабілі там сметнік. Трэба было б зладзіць там талаку і прыбраць смецце.

Наступным выступоўцам быў **Андрусь Старавойтав**, які закрануў цікавую тэму - пра асаблівасці святкавання абряду "Дзядоў" на Віленшчыне. Коліс кожны рэгіён меў свае пэўныя рэгіянальныя адметнасці на Дзяды, а сёня гэтае свята па-сучасці страчанае. Пачынаючы ад пачатку XX ст. пераважна, ад акупациі савецкай, святкаванне забаранялася. Гэта адмоўна адбілася і на стане захавання ёсёй беларускай культуры на Віленшчыне.

Як аднавіць тое, што было страчана? Як працягнуць гэту традыцыю ў будучым - гэта будзе часткова залежыць і ад нас...

Тэму святкавання "Дзядоў" працягнуў **Артур Юдыцкі**, зварнуўшы ўвагу як праціўнікі яны сёлета ў Менску. Адбыліся пэўныя знакавыя змены:

- Чаму сёня прышло менш народу, чым звычайна? І што будзе з ДЗЯДАМІ надалей? Ці бальшыня людзей бу-

дзе ў будчым ў пераважнай большасці адзначаець яго па сваіх рэгіянальных могілках ці будуць збірацца разам? Гэтыя пытанні трывожна павісаюць у паветры. Чым станоўчым і значавым запомніца святкаванне Дзядоў-2012 у Менску - гэта то, што наперадзе малалікай калоны з бел-чырвона-белым сцягам крошыў былы палітзняволены Сяргей Каваленка. Як гэты сімвал будзе выкарыстоўвацца надалей?

Чарговы выступоўца, студэнт Еўрапейскага ўніверсітэта ў Вільні **Андрэй Строчаў** расказаў пра Паўлюка Багрыма, якому ў лістападзе споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння. За гэты доўгі час на багрымазнаўстве быў свае знаходкі (архіўная справа пра "бунт у Крашыні") ды іншыя, якія спарадзілі пытанне веры: ці існаваў такі пісьменнік і чалавек? Шмат хто спрачаеца: мо навогул не пісаў....

Наступным было працягнавана выступіць **Язэп Янушкевіч**, які акурат ў гэтым месяцы лістападзе-2012, да 200-годдзя П. Багрыма выдаў букаlet "A ў маскалях труда жыць...", куды цалкам увайшоў даўні артыкул даследніка "Ледзьве здымкі ўратаваў..." з новымі звесткамі пра сямейніка Паўлюка Багрыма і яго самога. Пераважна гэта былі метрычныя запісы хросту Паўлюка, акты смерці ягонаі маці і бацькі ды інш. Дакумен-



ты ў віхурах XX ст. уратаваў колішні крашынскі пробашч Карусь (Караль) Жураўскі, падбіўшы фотаапіў з архіўных матрыцыялай, а напрыканцы жыцца пераслаўшы іх у Менск (1988). Вось гэтае новае настолькі было сенсацыйным, што ў многіх "даследнікаў" не вытрымалі нерви, і яны пачалі адмаяльяць Паўлюку ў аўтарстве легендарнага верша "Зайграй, зайграй хлопча малы...".

У юбілейным букале змешчаны чарговыя невядомыя матрыцыялы. Учытваючыся ў іх, можна сустрэць частыя згадкі пра старэйшую Багрымаву сястру Ганну і жахнуща ад таго, што за год да агульнавядомай Крашынскай трагедыі 1828 г. сямейства Багрымаў перажыло ўласную трагедыю, калі давяліся капаць дол для вясімічнага Антосіка, а потым для трохгадовай Паўлінкі.... Можа, літаратуразнаўцы па-іншаму прачытаюць радкі славутага верша, даведаўшыся (у першы-

но) пра драму падлетка Паўлюка. Таму і на трэцім стагоддзі ад нараджэння легендарнага кавалі і мастака слова нас будуць хваляваць ягонае падняволнае жыццё і незабітая пра-га творцы, каб хай не ў слове, забароненым яму для публічнага ўжытку, бы у метале звінечы голосам неўміручага жа-варанка. І чаму дасольці анів-дзін мастацтвазнаўцу не звар-нуў увагі, якія выявіў адкаваў, бы на дзяржаўнай пячатцы, на сваёй слыннай жырандолі Паўлюка Багрым? Прыгледзіце да ілюстрацыі ў буклете: ці гэта святы Юры? Ці гэта наша святая Пагоня? Легенды, звязаныя з імем крашынскага каваля, працягваюць раскрывацца і ў XXI стагоддзі, чакаючы сваіх пістаў...

Паказаў выступоўца прысутным і іншыя выданні, што выйшлі з ягонымі удзелам: пераклад лістоў Станіслава Манюшкі, рамана Сяргея Пясецкага "Пяты этап" (падзеі, апісаны ў ім, часткова адбываючыся ў Вільні), а таксама дзвохмоўнага паэтычнага зборніка Ул. Някляева "Развітальны жэст Жыгімonta" (на беларускай і польскай мовах).

Валеры Радзюковіч, сябра Віленскага ТБК, расказаў пра лёс і творчасць Якуба Коласа, якому сёлета ў лістападзе таксама юбілей - 130-я ўгодкі з дня нараджэння, пра казкі, п'есы, якія ставіліся ў Менску ў 1918-1921 гг. За гады вайны атрымалі дзве Сталінскія прэміі (другая - за п'есу "Хата рыбака"). Быў Колас і перакладчыкам - перастварыў па-беларуску творы Пушкіна, Шаўчэнкі, Міцкевіча.

Мастак **Алег Аблажай** працягнуў гаворку пра Якуба Коласа, пра п'есу "Новая змяя":

- Я хацеў напісаць артыкул "Забойства Якуба Коласа" - пра тое, як запалохвалі паэта. Магчыма, яго выратавала тое, што ён меў больш пачуцця гумару, чым астатнія. Якуб Колас, як нейкі грэцкі герой, выкрываў свой боль у выкапаную ямку...

Мастачка з Менска **Святлана Радкевіч** зачытала верши Міхася Машары пра 25-е Сакавіка і Ларысы Геніош "Бабулька".

Хведар Нюнька расказаў пра аўстралійскага беларуса Міхася Раецкага...

- У гэтым месцы яму споўнілася 685 гадоў. Беларускае радыё ў Аўстраліі, пазбаўлене дзяржаўнага фінансавання, закрылася... Відныя дзеячы памерлі (Міхася Лужынскі), новых няма. Пабудавалі сваю царкву і могілкі. І там ёсць свой Данчык. Паслухайце...

*I noch даўжэй за млечны шлях.
I не магу забыцца я -
Была мая і не мая...*

Аглюдалынік,
Вільні.

Дзень нараджэння Уладзіміра Карапткевіча

26 лістапада ў Воршы ўшанавалі Уладзіміра Карапткевіча.

Паводле традыцый аршанцы ўскладілі кветкі да помніка пісьменніку ў дзень яго народзінай. Тут жа, каля помніка Ўладзіміра Карапткевічу ў Прыдняпроўскім парку, адбыліся літаратурныя чытанні. У іх узялі ўдзел мясцовыя літаратары, вучні сярэдняй школы № 3, якія нарадзілі імя Карапткевіча, і сярэдняй школы № 8, дзе пісьменнік выкладаў расейскую мову. З вянкамі і кветкамі прыйшлі прадстаўнікі Аршанскай кааліцій дэмакратычных сіл - Партыі БНФ, моладзевага аўяднання "Звяз", Таварыства беларускай мовы.



У сярэдняй школе № 3 быў створаны першы музей Уладзіміра Карапткевіча. Перад прысутнімі выступіла яго захавальніца, былая настаўніца, а цяпер ужо пенсіянэрка Лілея Радомская. Былі на святкаванні і дырэктаркі адчыненага пазней гарадскога музея Іна Байкова і Галіна Юркевіч.

Паводле спадарыні Юркевіч, якая кіруе музеем і цяпер, імпрэзам да чарговых угодкаў Уладзіміра Карапткевіча прысвечаныя цэлы тыдзень. Запланаваныя чытанні ў школах і бібліятэках, выстава дзяячага малюнка і канцэрт мастацкай самадзеянасці ў самім музеі.

Дзень нараджэння Карапткевіча пры поўным аншлагу прайшоў і ў Пушкінскай бібліятэцы г. Менска.

За 20 хвілін да пачатку мерапрыемства ў невялікай актовай зале бібліятэкі ўжо яблыку не было дзе ўпасці - прыхильнікі творчасці вялікага беларускага класіка аказаліся так шмат, што некаторыя ахвотнікі патрапілі ў залу змушаны быць стаяць у калідоры. І стаялі, уважліва назіраючы за дзеяй.



А паглядзец сапраўды было на што: знакамітых гасцей сабралася нямала, а праграма была вылучна насычаная. Першапачатковы планаваны як презентацыя адразу дзвюх аўдыёкніжак Карапткевіча - дыскай з раманам "Чорны замак Альшанскі" і аповесцямі "Ладдзя роспачаў", "Чазенія", "Сівая легенда" і "Цыганскі кароль" - вечар ператварыўся ў сапраўдную феерию літаратуры і музыки. Ад традыцыйнай беларускай дуды да доказавай аранжоўкі знакамітых "Я нарадзіўся тут" і "Сонца нам дапаможа" ў выкананні Лявона Вольскага і Паўла Аракеляна з групай The Outsiders.

Вядомы беларускі перакладнік, тэатразнавец і педагог па сцэнічнай г



Уладзімір Васько

"Талакой" лёгка працааць і весела адпачывааць...

*Ад роднае зямлі, ад гоману бароў,
Ад казак вечароў,
ад песень дудароў...
Ад шолаху начэй, ад тысячи ніцей,
З якіх аснована і выткана жыццё...
Якуб Колас.*

Народнае мастацтва - такое ж багацце, як наша зямля, наша прырода. Бяло мае тысячагадовую гісторыю, ідзе ад каранёў нашага роду. Шыроке кола людзей сёння мае дачыненне да народнай музыки, беларускіх песен, танцаў, абрадаў. Гэта носьбіты традыцыйнай культуры, яе даследчыкі, знаткі і прапагандысты.

За высокія творчыя дасягненні, актыўную канцэртную дзеянасць, важкі ўклад на папулярызацыю беларускай нацыянальнай культуры 10 ліпеня 2012 года Пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ансамблю песні і танцу "Талака" філіялу "Лідскія электрычныя сеткі" РУП "Гроднаэнэрга" прысвоена званне "Заслужаны аматарскі калектыв Рэспублікі Беларусь".

Толькі трох калектывів мастацкай самадзейнасці галіны энергетыкі адзначаны вышэйшай ступенню прызнання іх творчых заслуг - ганаровым званнем "Заслужаны аматарскі калектыв Рэспублікі Беларусь" - народны калектыв "Бліскавіца" філіяла "Гарадзенскія электрычныя сеткі" РУП "Гроднаэнэрга", аматарскі калектыв "Скарбонка" філіяла "Го-

танцу "Талака".

Народны ансамбль песні і танцу працымества Лідскіх электрычных сетак - неардынарны калектыв. Сведчанне таму - выступленні на галоўнай сцэне краіны - у Палацы Рэспублікі на канцэрце майстроў мастацтваў з нагоды Дня Незалежнасці, і перад дэлегатамі Трэцяга Усебеларускага народнага сходу, удзел у працэсе "Спявай душа" Першага нацыянальнага канала Беларускага тэлевізора і традыцыйных музычных вечараў у Міры, фестывалі народных культур у Гарадні і штогадовых рэспубліканскіх "Даждынках". Пра гэта ж сведчань сумесныя канцэрты з Дзяржаўным ансамблем танцу Рэспублікі



шэвіча, Вольгі Мезрынай, Анастасіі Караплюк, Ірыны Статкоўскай, Віктормі Лукоўскай, віртуозная ігра інструментальнага ансамбля, лёгкасць і мяккая пластыка танцораў - гэта і ёсьць неаднаразовы дыпламант і лаўрэт Рэспубліканскіх конкурсаў-аглядаў мастацкай самадзейнасці сярод прадпрыемстваў энергетычнай і паліўнай прамысловасці народны ансамбль песні і танца "Талака".

А ў паўсядзённым жыцці ўсе артысты самадзейнага калектыву працаюць на адным з перадавых філіялаў "Белэнэрга", прадпрыемстве, якім амаль 30 год кіруе Пётр Пятровіч Лабан. Ён жа калісці быў галоўным ініцыятарам стварэння ансамбля, сам прымаў актыўны ўдзел у самадзейнасці. Прыхільнік і знаўца народнай творчасці, ён перакананы, што культуру неабходна падтрымліваць і дапамагаць вырашаць яе пытанні і праблемы. Сёння ён самы строгі глядач, безумоўны аўтарытэт і для артыстаў, і для кіраўнікоў "Талакі". Так што, у прысвяенні ансамблю звання "Заслужаны аматарскі калектыв Рэспублікі Беларусь" ёсьць і яго заслуга.

Аснову рэпертуару ансамбля складаюць беларускія народныя песні "Як пад горкай ля вады", "Із далёкіх із краёў", "Там за рэйкай за ракой", "З пад адной гары вецер вее" і, зразумела, візітнай карткай ансамбля з'яўляюцца вакална-харэаграфічныя кампазіцыі "Талака" і "Валачобнікі". А ў апошнія гады калектыву пачаў выконваць таксама рускія і украінскія народныя песні.

Кожнае выступленне ансамбля захапляе гледачоў, прымушае забыцца на паўсядзённыя справы, стварае адчуванне свята, фейверкру мелодыі і танцаў. Ніхто не застаецца абыякавым да таго, што адбываецца на сцэне, а кола прыхільнікаў "Талакі" ўесьць час расце. З творчасцю калектыву знаёмы не толькі лідзяніе. Яго вітальні аплодысментамі шматлікі гості, у тым ліку дэлегацыя энергетыкаў з Францыі і ўдзельнікі Міжнародных спаборніцтваў спецыялістаў-энергетыкаў. Нязменным кіраўніком калектыву з'яўляецца Вальдэмар Захаркевіч, чалавек няўрыймлівы і неабыякавы, захоплены любімай справай.

Дзякуючы Уладзіміру Гарачову, хармайстру і музычнаму краўніку, хор атрымаў новае, магутнае, выразнае гучанне. Ён жа займаецца саўпраўднымі цэласны спектаклемі.

Усе самадзейныя артысты не проста таленавітыя, яны поўныя творчай энергіі і ўпартасці. І робяць усё для таго, каб выступленні ансамбля радавалі прыхільнікаў народнай творчасці і каў з асобных рознакаляровых нумароў-мініяцюр, танцаў, вакалу і інструментальнай музыки атрымаўся саўпраўдныя.

Глыбокапраникнены, шчыры і сардэчны вакал Уладзіміра Некра-



мельскія цеплавыя сеткі" РУП "Гомельэнэрга" і ансамбль песні і танцу "Талака".

Дэнь 25 красавіка 2012 года стаў яшчэ адной вехай у гісторыі "Талакі". У Лідскім раённым Палацы культуры адбыўся творчы канцэрт-справа-ваздача. Кампетэнтная і прадстаўнічая камісія і шматлікія гледачы змаглі яшчэ раз ацаніць праграму калектыву, як багатую і непаўторную паліту беларускіх народных песен і танцаў, пойную рэгіянальных асаблівасцей і каларыту і высокое выканальнасць калектыву.

Зразумела, што гэтай падзеі папярэднічала доўгія гады творчых пошукаў і працы.

А почалося ўсё ў 1995 годзе, калі аматары народнай песні і таленавітая моладзь прадпрыемстваў аўяднаўлі і стварылі ансамбль "Світанак". Праз 10 год калектыв атрымаў званне "народны" і новае імя - ансамбль песні

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.
Пасведчанне аб реєстрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Адрес рэдакцыі:
231293, Лідскі р-н, в. Даўліна.
Адрес для паштовых адпраўленняў:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.
E-mail: naszaslowa@tut.by

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юля Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубяцка, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслав Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbm-mova.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.
Газета падпісана да друку 3.12.2012 г. у 10.00. Замова № 2109.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.
Падпісны індэкс: 63865.
Кошт падпіскі: 1 мес.- 4450 руб., 3 мес.- 13350 руб.
Кошт у розницу: па дамоўленасці.

На хутары
Хрысціны Лялько

Чыгуночка. Бетонныя шпалы.
Сцяжынка на хутар вядзе,
і ветрык, ласкавы і шалы,
купае лістоту ў вадзе.
Ад рэк ідзем у нізину,
дзе квіль туман растае.
Карціць нам убачыць Хрысціну
і цётку, Зузанку, яе.
Бярозкі, асінкі, арэшнік.
Вунь беленкі домік, платы.
Ля іх - парыжэлы алешнік
і два старажылы - каты.
Іззем калия здатнай чарэшні,
збоч яблынъкаў залатых.
Мой сябра амаль што не грэшнік,
і я поруч з ім як святы.
А восен глядзіцца карцінна,
і ветрык згубіў дзесяці злосці.
Праслі Зузанка з Хрысцінай
на зіму ім дроў накалоць.
І вось мы ужо на падворку.
Сабачка не брэша на нас,
і куры заводзяць гамонку
пра добры і радасны час.
І выбегла з хаты Хрысціна,
сабой ажывіла ўвесь двор.
Ой, хутар! Не хутар - маліна,
для ўзнейлага духу - прастор.
Зузанка прыйшла, паглядзела...
Гамонка яе, нібы ўсхліп:
- Шкада, што вось заўтра нядзеля,
а так вы даўжэй пабылі б.
- Мо супчыку? - кажа Хрысціна.-
Ёсьць моцны гарачанкі чай.
- Нам кожная ў кошце гадзіна.
Ты з чаем пакуль пачакай.
Пайшлі да дрываюті спаважна
(Люблю калоць дровы, люблю)
і шчыра, натхнёна, адважна
үзляіся за працу сваю.
Сякеры, як птушкі, ўзляталі
з пагрозай для грознай зімы,
з сухоў высякалі медалі,
якіх заслугоўвалі мы.
Каза са здзіўленнем казіным
глядзела ўтрапёна на нас.
У ладачкі-ладкі асіны
Пастуквали тысячу раз.
А мы ўсё калолі, калолі
сасновыя дровы ў двары
да поту на майках, да солі,
да пробліскава сонца ў бары.
І вырас кастрог адмысловы.
(Такога нідзе не знайсці!)

Ды чум ўздзячныя слова
і просьбу у хату зайсці.
На кухні забліскаті чаркі...
Мяркуем: з чаго тут пачакай?
І тосты у гонар Зузанкі
і ў гонар Хрысціны гучыць.
Прыйшоўся і суп да спадобы,
духмяны, здаровы, грыбы.
Стол поўны, нібы для аздобы.
Якой не было тут яды!
Каўбаскі, туркі, памідоры,
кумпяк, макароны, салат.
Прызныца, жывем не у горы.
Зашмат нават страваў, зашмат.
Ды час і развітвацца. Годзе
сядзец за гасцінным сталом.
І мы на падворак выходзім,
дзе пахне каза малаком.
Абдымкі. Журбá. Пацалункі.
І толькі ні кроплі нуды.
Бывайце, ляныя малюнкі!
Яшчэ мы прыедзем сюды.
Плынуць аблачынкі арэлі.
Красуецца восень наўкол.
Чыгуночка. Бетонныя шпалы.
Сцяжынка у Ліду вядзе,
і ветрык, вясёлы і шалы,
на душы нам радасць кладзе.

Тамара Зенюковіч.